


## Чым пакрыць дах лазні і гаража танней і лепш?



Чым пакрыць дах лазні ці гаража нядорага і якасна? Гэтае пытанне актуальны для ўладальнікаў загараднай нерухомасці, дач, катэджаў. У дадзеным артыкуле мы разгледзім эксплуатацыйныя характарыстыкі дахавых матэрыялаў, агучым іх кошт.

### Ондулин



Практычны і недарагі матэрыял, які вырабляецца з валокнаў цэлюлозы. Хвалістыя лісты прасякнуты бітумам, для афарбоўвання выкарыстоўваюцца экалагічна бяспечныя фарбавальнікі.

Ондулин выкарыстоўваецца і ў дачыненні для ўладкавання даху жылых будынкаў, гаспадарчых пабудоў, лазняў або гаражоў. Спажываюць прыцягваюць такія станоўчыя якасці матэрыялу, як:

- адсутнасць канцэрагенаў ў складзе (нават пры нагрэве, Ондулин не вылучае небяспечных для чалавечага арганізма рэчываў);
- павольная хуткасць нагрэву матэрыялу, з прычыны чаго зніжаецца верагоднасць адукацыі кандэнсату.
- адсутнасць праходжання-з гарантыяй да 20 гадоў для чарапіцы Ондулин і Ондувиллы, 15 - для Ондулин Смарт;
- ўстойлівасць да адукацыі цвілі, грыбка і іржы;
- прастату ўстаноўкі - для гэтага не трэба ніякіх спецыяльных інструментаў, дастаткова мець нож і малаток.
- бяшумнасць (пакрыццё практычна не шуміць пры моцным ліўні, градзе).

Калі вы хочаце надарага пакрыць дах лазні або гаража, Ондулин Смарт або Чарапіца Ондулин для гэтага падыдуць лепш за ўсё. Прыгожыя і зручныя ў мантажы і транспарціроўцы лісты любога з гэтых матэрыялаў нададуць вашай пабудове прыгожы скончаны выгляд лёгка і проста.

### **Руберойд**



Калі не прадугледжаны вялікія выдаткі на ўладкаванні даху лазні або гаража, варта спыніць свой выбар на руберойдзе-самым эканамічным варыянце. Акрамя прывабнай цэны, дадзены матэрыял мае і іншыя перавагі, а менавіта:

- просты мантаж;
- лёгка вага;
- выдатную гідраізаляцыю.

Варта ўлічваць і недахопы: схільнасць руберойда да парываў, нізкія трывалыя паказчыкі, схільнасць да ўзгарання, недаўгавечнасць. Каб матэрыял служыў даўжэй, патрабуецца кладка ў некалькі слаёў.

Аднак нягледзячы на тое, што гэта нізкабюджэтны матэрыял, выглядае ён неэстэтычна. Такі варыянт адназначна не ўпрыгожыць знешні аблічча жылога дома. Акрамя таго, мантаваць руберойд нязручна, для надзейнага мацавання і прадухілення парываў матэрыялу спатрэбіцца наяўнасць частай лачання.


### **Металадахоўка**



Металічныя лісты, пакрытыя ахоўным пластом, вонкава нагадваюць чарапіцу, могуць выкарыстоўвацца ў рэгіёнах з розным кліматам. Багатая колеравая палітра дазваляе ўвасобіць у жыццё любыя дызайнерскія задумкі. Эксплуатацыйны тэрмін-30-40 гадоў.

Металадахоўка для ўладкавання даху лазні або гаража-пакрыццё будзе хутка награватца, шумець падчас дажджу. Яшчэ адзін недахоп — схільнасць да карозійнага працэсам пры пашкоджанні ахоўнага пласта.

### **Шыфер**



Большасць домаўладальнікаў выкарыстоўваюць азбестацементавы шыфер для ўладкавання даху лазні, гаспадарчых пабудов або гаража. Прыцягвае недарагая кошт пакрыцця, яго даўгавечнасць, неподверженность карозіі, хуткі і прасты рамонт пры неабходнасці.

Мае шыфер і недахопы, а менавіта:

- крохкасьць;
- вялікі вага;
- страту знешняй прывабнасці з цягам часу.

У працэсе эксплуатацыі матэрыял можа пакрывацца мохам, разбурацца (!).

### **Профнасціл**



Прафіляваныя лісты, вырабленыя з ацынкаванай сталі, валодаюць высокімі трывальнымі характарыстыкамі. Профнасціл мае прывабны знешні выгляд, просты ў кладцы, герметычны, негорюч. Але гэта халодны матэрыял, дрэнна ўтрымлівае цяпло. Пад уздзеяннем вільгаці профнасціл пакрываецца карозіяй і руйнуецца. А яшчэ ён вельмі "шумны".

### **Выснова**

Ідэальнай даху не існуе, і мы гэта разумеем. Кожны выбірае пакрыццё, аптымальнае для яго. Важна перад купляй ўзважыць усе "за" і "супраць" і выбраць найбольш зручнае для мантажу канкрэтнай даху і найбольш камфортнае для жыцця. Мы са свайго боку Рэкамендуем ондулін!

Прыгожы, ціхі, не які ржавеў, зручны ў мантажы і транспартоўцы і гэта толькі частка плюсаў. Хочаце больш падрабязна - чытайце тут.